

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

АБ ПАЗАШТАТНЫХ ІНСТРУКТАРАХ ПАРТЫЙНАГА АПАРАТА

На лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) у сваім выступленні таварыш Сталін ва ўсю шырыню паставіў задачу перад усёй партыяй аб вырощванні новых большэвіцкіх кадраў. Партыйныя арганізацыі атрымалі чоткае ўказанне выхоўваць актыў, крпатліва вучыць яго на практычнай рабоце. За гэты час, пасля гістарычнага выступлення правядыра, партыя вылучыла на кіруючую партыйную, гаспадарчую, саўвасную работу тысячы лепшых большэвіцкіх, бязмежна адданных партыі Леніна — Сталіна.

На практычнай рабоце растуць будучыя партыйныя кіраўнікі. Велізарную армію партыйных работнікаў складаюць адны толькі намеснікі сакратароў парткомаў і партаргаў, выбараны на справядліва-выбарчых партыйных сходках.

Адной з важнейшых форм вырощвання новых партыйных кадраў з'яўляюцца так званыя інстытуты пазаштатных інструктараў, якія ствараюцца пры партыйных камітэтах. Пазаштатныя работнікі партыйнага апарата, пры правільным іх скарыстанні, могуць аказаць велізарную дапамогу ў рабоце партыйных арганізацый. Гэты настанныя актыў, адабраны з ліку правераных камуністаў, і ёсць той рэзерв, адкуль партарганізацыя можа заўсёды зраць кадры для партыйнага апарата. Праз гэты актыў партыйныя камітэты могуць ажыццяўляць жывое кіраўніцтва і аказаць пастаянную дапамогу пярвічным партарганізацыям.

У часе выбараў кіруючых партыйных органаў у радзе партыйных арганізацыйна-выбарчых камітэтаў і партаргаў была прызначана неадвальная задача. Даламачы райкомам наладзіць у гэтых партарганізацыях партыйна-палітычную работу змагі-б пазаштатных інструктараў партыйнага апарата.

Днямі «Правда» расказвала аб вопыце кіраўніцтва пярвічным партыйным арганізацыям Куйбышэўскім райкомам партыі гор. Ленінграда. У артыкуле расказваецца, як райком партыі шырока скарыстоўвае для работы пазаштатных інструктараў. Кожны інструктар райкома мае вакол сябе групу актыва — пазаштатных інструктараў, якія прымадаваны да пярвічных партыйных арганізацый і там даламачуць у рабоце сакратарам парткомаў і партаргам.

Якое-ж становішча з прыцягненнем да партыйнай работы пазаштатных інструктараў у Менску? У Варшавы-дзі-скім горрайкоме партыі за ўвесь час райком адабраў і запердзіў на бюро групы камуністаў толькі з 13 чалавек. Гэтыя таварышы скарыстоўваліся, галоўным чынам, па вядзенню партыйных спраў — разгляду апеляцый. Вылучаны таварышы праводзілі і праводзяць званую работу ў пярвічных партыйных арганізацыях. Так, напрыклад, т. Гаралік і Манжалей усёваснова правярні становішча партарганізацый Менаванда. Вынікі абследвання абмеркавалі на партыйным сходзе і пасля далажылі на бюро райкома. З

іх вывадамі бюро згадзілася, і былі прыняты практычныя мерыпрыемствы па аздараўленню работ партарганізацый. Партыйным актывістам т. Данімаву і Падбароўскаму райком даручыў абследваць партарганізацыю Чырвонага Крыжа. З усёй сур'ёзнасцю таварышы аднесліся да выканання партыйнага задання. Пасля іх даклада на бюро райкома партыі партарганізацыя рэарганізавана, былі створаны дзве самастойныя партыйныя арганізацыі, чым наблізілі камуністаў да вытворчасці. Тав. Баранецкаму даручылі абследваць партарганізацыю лямпавай фабрыкі, работу якой у часе выбараў кіруючых партарганізацый камуністы прызналі неадвальнай. Такое аблазнае даручэнне тав. Баранецкаму ў райкоме далі ўпершыню і ён з ім паспяхова справіўся. Па яго вывадах рашэннем бюро РК сакратар парткома фабрыкі аслабадзіў ад работы.

Можна прывесці яшчэ цэлы рад прыкладаў большэвіцкіх адносін да справы выканання партыйных даручэнняў. Партыйныя актывісты растуць на практычнай рабоце, стараюцца апраўдаць аказанае ім высокае давер.

Разам з тым, трэба сказаць, што ў райкоме вельмі мала аддаюць ўвагі скалачванню пастаяннага кадра актыва. З гэтай, нават невялікай групай пазаштатных работнікаў у райкоме сістэматычна не працуюць. Яны не заманаваны за асобнымі інструктарамі, ім ад выпадку да выпадку даюцца заданні.

Праўда, райком прыцягвае да работы нямаля камуністаў, але ўсё гэта ноішч выпадковы характар, ніякага ўчоту іх работы не вядзецца, іх не вучаюць на канкрэтных даручэннях. У апаратае райкома штат павялікі. Вось ужо тры месяцы, як працуюць толькі два інструктары (т. Каган і Погода). Ім трэба абслужыць 140 пярвічных партыйных арганізацый. Натуральна, яны можа загружаны і не маюць магчымасці сама быць у кожнай партыйнай арганізацыі. У гэтым вялікую дапамогу маглі-б аказаць пазаштатныя інструктары, партыйныя актывісты, якіх неабходна вырощваць з радавых камуністаў. Чаму-б райкоме не падабраў 40—50 чалавек актыва, прымацаваў іх да асобных пярвічных партыйных арганізацый і вучаць іх на канкрэтных заданнях. Гэта значна палепшыла-б ажыццяўленне канкрэтнага кіраўніцтва, аб чым так многа гаварылі камуністы на прапіншай рабнай партарганізацыі. Трэба падабраць людзей, якіх у любы момант можна было-б скарыстаць на самастойнай кіруючай партыйнай рабоце. Гэта і будзе выкананнем той задачы, якая паставілена перад усёй партыяй па выхаванню і вырощванні большэвіцкіх кадраў партыйных работнікаў.

Інстытуты пазаштатных інструктараў палгам і поўнасцю сябе апраўдаваюць. Яны павінны стаць большэвіцкай школай, адкуль партыя зможа зраць выдатныя партыйныя кадры.

С. ЛЯСНЕУСкі.

ФАРМАЛЬНЫЯ АДНОСІНЫ ДА ВЫДАЧЫ ПАРТЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

Студэўскі Пленум ЦК ВКП(б) патрабаваў ад партыйных арганізацый знішчыць фармальна-бюракратычныя адносіны да лёсу членаў партыі, уважліва адносіцца да разбору апеляцыйных выключэнняў. Выпраўляючы далучаныя памылкі, партарганізацыі вярнулі ў рады КП(б)Б няправільна выключаныя таварышы, прыцягнулі іх да актыва партыйнага жыцця.

Пленум ЦК ВКП(б) абавязваў аб'ектыўна і раўнамерна выданаваць партыйныя дакументы адноўленаму ў партыі камуністам. Гэта рашэнне ЦК ВКП(б) асобным партыйным арганізацыям выконваецца вельмі маладура. Аднаўляючы людзей у партыі, некаторыя партарганізацыі зацягнулі выдату партыйных дакументаў, прымушаюць камуністаў па некалькі разоў звартацца ў партыйны апарат за выхаваннем сваёй справы.

У перыяд абмену партыйных дакументаў (1936 г.) Жлобінскім райком выключыў з партыі т. Анішчанку С. Ф. за парушэнне партыйнай этыкі. Як пазля вясніліся, абінававанне аказалася неабгрунтаваным, паклінінікам і Камісія партыйнага кантролю пры ЦК ВКП(б) аднавіла тав. Анішчанку ў радавах партыі.

Выдаць партыйныя дакументы даручана Гомельскаму гаркому, бо тав. Анішчанка зараз працуе на шклозаводзе імя Сталіна. Афармленне партыйных дакументаў цягнуцца вось ужо больш 6 месяцаў.

П. КАЛАМІЕЦ.

Справа ў тым, што прыёме ў кандыдаты і члены партыі т. Анішчанку Кармянскі райком партыі не запісаў у яго ўчотнай картцы чысло і месцы уступлення ў партыю. Гэта на сутнасці і з'явілася тормазаем свосчасовага афармлення партыйных дакументаў.

Гомельскі гарком некалькі разоў паслаў сакратару Кармянскага райкома партыі запыт аб удасканаленні дат прыёма ў партыю тав. Анішчанкі. Але ўсё засталося без усякай увагі, райком прадаўжае адмоўчацца, не працягваючы ніякіх клопатаў аб лёсе члена партыі.

Можна падумаць, што, паколькі тав. Анішчанка прымаўся ў кандыдаты партыі ў 1931 годзе, у члены ў 1932 годзе, партдакументы зданы ў партарху, а за чаго райком партыі не можа зараз устанавіць дакладнага тэрміну прыняцця яго ў партыю. Аднак Беллпартарху паведамаў, што партдакументы за 1931—32 гг. Кармянскі райком у партарху не выслалі. Такім чынам, сакратар гэтага райкома няправільна адносіцца да адноўленах у партыі камуністаў.

Трэба па-большэвіцку выпраўляць недахопы, ускрытыя рашэннімі студэўскага Пленума ЦК ВКП(б), працягваючы чуткі адносіны да камуністаў, да радавых членаў партыі.



На сьвяткаванні XXI гадашніцы Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Менску прыбыла дэлегацыя германскага народа. НА ЗДЫМКУ: дэлегацыя германскага народа на Акцыйскім вакаале.

Фота С. Ласкутова і В. Фішмана (СФ).

НАВАТАРЫ

«Хіба не ясна, што стаханавыцы з'яўляюцца наватарамі ў нашай прамысловасці, што стаханавыцкі рух працягвае будучыню нашай індустрыі.» (І. Сталін).

У 1933 годзе на менскі вагонарамонтны завод імя Мяснікова паступіў на работу дэмабілізаваны чырвоны арміец Нікалай Іванавіч Сенькоў. Кваліфікацыі ён не меў. Але прапіншай некаторы час і тав. Сенькоў заўважна вылучыўся з ліку іншых некаваліфікаваных работчых.

З уласцівай байкам Чырвонай Арміі настойлівасцю ён аваладоў тэхніку вагонарамонтнай справы. Добрасумленна і пунктуальна выконваў тав. Сенькоў свае абавязкі, прыгледжаўся да работ вопытных майстраў, уважліва выслухоўваў іх тлумачэнні. «Дзелавы хлапец, толк з яго будзе», — гаварылі пра Сенькова работчы механічнага цэха. І яны не памыліліся. Літаральна праз 5—6 месяцаў Нікалай Іванавіч настолькі глыбока вывучыў свой вытворчы працэс на прадольна-стругальным станку, што змог-бы павучыць многіх сваіх настаўнікаў. Ён стаў лепшым стругальшчыкам механічнага цэха.

Калі магутная хваля стаханавскага руху праявілася па ўсёй нашай неабсяжнай радзіме, тав. Сенькоў адным з першых на заводзе з'явіўся іншыя таварышам стаханавскіх метадаў працы. Гэты выдатны наватар сацыялістычнага вытворчасці адлаваў і адлае ўсе сілы і энэргію рацыяналізацыі працэса работы на прадольна-стругальным станку і дабіўся выдатных поспехаў. Тав. Сенькоў карынным чынам змяніў працэс апрацоўкі «чалюсоў» (запасная частка да вагонаў). Замест апрацоўкі «чалюсоў» двума рэзчыкамі, ён пачаў апрацоўваць іх толькі адным пабедзітавым, што павялічыла прадукцыйнасць працы на гэтым працэсе больш чым у два з паловай разоў. Прыкладу Сенькова неўзабаве паслывалі і астатнія работчы цэха. Нікалай Іванавіч шляхам змены тэхналагічнага працэса таксама лідываваў лішні працэс — разметку букс, што дала эканомію пры апрацоўцы кожнай буксы — на 1 р. 37 коп.

Зараз тав. Сенькоў з'яўляецца знатным стаханавым заводца. Любоўна далажыцца за сваім станком, ён не ведае, што такое аварыя. Яго рабочае месца блішчыць чыстай.

Добрыя веды тэхнікі, думлівыя адносіны да справы, жаданне працаваць сёння лепш чым учора, — вось што рашае поспех яго работы. Не дарэмна тав. Сенькоў з такім поспехам выкаваў сваё перадачтычынскае сацыялістычнае абавязальства, дабіўшыся найлепшага выканання нормы па заводу. На працягу верасня і кастрычніка месяца ён выканаў сваю норму на 400 проц.

Нікалай Іванавіч Сенькоў адным з першых на заводзе ўзяўся за перадачтычынскае выкананне сваіх метадаў і прыёмаў у рабоце. Звыш дзесятка перадачтычынскага стаханавцаў, сярод іх комсамольцы т. Зінкоў, Бурак і іншыя абавязаны сваімі поспехамі стругальнаму Сенькову.

Стаханавскую работу ў цэху тав. Сенькоў спалучае з актыўнай партыйнай і грамадскай работай. Член камуністычнай партыі з 1932 г., ён праводзіць па даручэнню партыйнага камітэта гутаркі на палітычныя тэмы, арганізоўвае чытку газет. Як прафрорг цэха, ён таксама вядзе вялікую прафэсійную работу. Выхаваны і выраслы ў рабочым калектыве, ён горада любіць свой завод.

Тав. Нікалай Іванавіч Сенькоў — камуніст, стаханавец, слаўны патрыёт савецкай радзімы.

Я. ЗЛЬ, І. ВАСІЛЬЮ.

дэмабілізацыя — буйнейшым гіган сацыялістычнай індустрыі. Прапіншай сядзі ў гэты цэх у першы дні я лудску. І па праву ён лічыць сабе «ст рыком», хоць яму не больш 33 год.

Асабліва ўпартасць і настойлівасць уласцівыя яго характару, аднак яго сярэд астатняй масы работчых Ст рая, зношаная рама сістэмы «Гомф аму дарага. Ён вяхлоўіў у ёй усё і вылі і новая магчымасць для павя чэння прадукцыйнасці працы. Малад рамшчык не хацеў мірыцца са старым «абгрунтаваным» нормамі.

1935 год. На камбінаце з'явіліся п слядоўнікі вядомага архангельскага стаханавца-рамшчыка Васілія Мусі ськага. На ўсю краіну прагучэлі радкі рамшчыка лесеаха № 1 Рыго Рушко і Ефрэма Гладышэва.

Бурныя дні перарываў і калект лесеаха № 2. У часе перарываў, па л работы рамшчыкі горада абмяро валі выдатныя поспехі першага ш Знайшося нямаля скептыкаў, які сцвярджалі, што такія высокія па зальныя магчымы толькі на бстрах ных рамах сістэмы «Боліндэра», старых-жа гофманскіх нічога не в дзе. Толькі адзін рамшчык Васілій Р дакоўскі протрымліваўся асаблі думкі. Праўда, ён адкрыта не вык ваў сваёй планаў, — а раптам сарве ца, талы засмююць. Але пра сабе быў пёрда ўпэўнен, што адума ім удасканаленне рамы ўласца. А т л і пра другі цэх таксама пойд слава. Аб сабе асабіста Васілій не да маў. У першую чаргу — цэх.

Прапіншай рамшчыка Рудакоўска былі адабраны і прыняты. На стар раме былі павялічаны абароты, пер канструявана механічная палача, у п ішаў быў павялічаны на 2—3 проц.

Праз некалькі дзён у друку з'яві с я прозвішча Васілія Рудакоўскага. І сваёй раме ён паставіў усёвасныя г рорд, распілаваўшы да змену 240 ку мстраў драўніны. Васілій быў упэўн у перамозе і ён не дасягнуў. Хут былі ўдасканалены і ўсе астатні рамы.

З таго часу прапіншай тры год Брыгада Васілія Рудакоўскага ўв е час ідзе наперадзе. Рудакоўскі выхав нямаля выдатных рамшчыкаў, прапу чых зараз самастойна. Начальнік з м ны Манько, рамшчыкі Штэрбіч, Юр віч і іншыя прапіншай добрую школу брыгадзе Рудакоўскага.

З вялікай ахвотай ішч малалыя р боцы ў брыгаду рамы № 1. Брыг дэў патрабуюць, сам дысцыплінаван таго-ж патрабуе ад сваіх падручных Але самае галоўнае — вучоба. Васілі бацьчы у кожным падручным будуча рамшчыка. Ён прыкладае ўсю энэргі каб выхаваш з іх высокакваліфіка в ных работчых.

У перадачтычынскай дні Васілі Рудакоўскі паказваў высокія ўзор стаханавскай работы.

З малых год Рудакоўскі бацьраў у кулакоў, вучыцца не было ніяк магчымасці. Толькі пры совецкай ў лад перад ім адкрыліся шырокія г рызонты. Нядаўна Васілій прыняў групу спачуваючых. Гэта абавязвае я да многага.

Кіраўніцтва лесеакамбіната ўсёвядзі хадайніцтва перад наркомам лесеа прамысловасці СССР аб узаагарджанн рамшчыка Васілія Канстанцінавіча Ру дакоўскага нагрудным значком «Ган роваму работніку лясной прамысловас ці».

На святотнай дошцы гонару ў лік лепшых стаханавцаў камбіната фігу рыруе Васілій Канстанцінавіч Ру дакоўскі.

Лепшыя людзі прыняты ў групу спачуваючых

КРЫЧАЎ. Пры партыйнай арганізацыі цэментнага завода арганізавана група спачуваючых, якіх налічваецца 22 чалавекі. Усе таварышы ўдзягнуты ў актыўную партыйную работу, атрымліваюць даручэнні і добрасумленна іх выконваюць.

Спачуваючы з'яўляюцца рэзервам нашай партыі. За невялікі адрэзак ча-

су з групы спачуваючых прынята ў рады ВКП(б) 9 чалавек.

З кожным днём расце група спачуваючых. У яе ўступваюць перадавыя людзі завода. Днямі ў спачуваючы прыняты: стаханавец-забойчык кар'ера тав. Вайлунаў, загалчык механічнай майстарні т. Банчыкаў, пармроршчык тав. Чубароў і работнік стасовай Ю. СНЫТКО.

З моманту падпісання мюнхенскага пагаднення — гэтага акта ганебнай капітуляцыі Англіі і Францыі перад фашысцкімі агрэсарамі — прапіншай няможліва больш месца. Але характары — за гэты кароткі тэрмін працэс абвасцнення супярэчнасцей паміж імперыялістычнымі дзяржавамі быстра развіваўся. Ілюзіі, якія ўзмоцнена рэа-люсоўваліся мюнхенскім «міратворчым» пактам таго, што пагадненне ад 30 верасня прадзыхіць ваіну, аказаліся поўнасцю разбуранымі.

Сучаснае міжнароднае становішча ашч раз пацвярджае той факт, што адваржаны і народы неак спрыматалі ўпадзі ў арбіту другой імперыялістычнай ваіны і што гэта ваіна, пачатая ў ровных канаш свету трыма агрэсіўнымі дзяржавамі — Германіяй, Італіяй і Японіяй, «ідзе ў канчатковым выніку супроць капіталістычных ітарэсаў Англіі, Францыі, ЗША, бо мае сваёй мэтай перавагу свету і сфер уплыву ў карысць агрэсіўных краін і ва кошт гэтых так званых дэмакратычных дзяржаў» («Історыя ВКП(б), стар. 318).

На самой справе, падзеі апошняга часу, як-та: настойлівае патрабаванне Германіяй калоніі, яе прэтэнзіі на паветраны флот, які павінен у дзвотры разы пераўзыходзіць англійскі, новы італьянскі навіск у іспанскім пытанні, пагроза Ганконгу, неспраўдліва ўстаўшая перад Англіяй у сувязі з ваеннымі дзеяннямі японцаў у Паўднёвым Кітаі, узмацніўшыся антыбрытанскае прапаганда італьянцаў у Палесціне, новыя ўдары па амерыканскіх ітарэсах на Далёкім Усходзе і т. д. — усё гэта асобныя звенні ў агульным ланцугу далейшага, яшчэ больш актыўнага наступлення фашысцкіх агрэсараў супроць Англіі, Францыі і ЗША.

І недарэмна вядомыя правы французскі журналіст Ары дэ Керольс, які ўмее шчырока ацаняваць становішча, заэвазіўся надаваў ў газэце «Ордр

такой саркастычнай пірадай па адрасу французскага і англійскага ўрадаў. У рэзультат бепараных уступах гэтых урадаў агрэсару, Гітлер, па мыслі аўтара, размышляе зараз наступным чынам:

«Глушыя і тупыя англічане і французы, якія ў прыпадку вялікага жаху аддалі мне Чэхаславацкую крапсці. Вы думаеце, што я дам вам спакойна ўзмацніцца, дам Францыі магчымасць адучыць яшчэ мільён салдат, пабудавать новыя танкі, прыступіць да сярэдняга выдуску самалётаў. Не! Я та гавядаю, каб рэчы аставаліся ў тым становішчы, у якім яны знаходзяцца. Я вас апырэдзіў і не дам магчымасці нова дагнаць. Кожнаму аставацца на сваіх пазіцыях. Вы залежыце ад маеі міласці, і я думаю, што так павінна быць».

Тое, што гэтыя дзёрзкія планы фашысцкага дыктатара не з'яўляюцца плодам фантазіі, гаворыць шалёная кампанія германскага друку, узятая ў алопішч часе у сувязі з англійскімі планамі ўзбраенняў. Як вядома, англійская грамадскасць ужо лаўно канстатуе неадвальнасць становішча абароназдольнасці Англіі. І вось зараз пават самая бяжалівыя крокі, прадпрымаемыя ў гэтым напрамку ў Англіі, сустракаюцца германскімі фашыстамі ў штыці.

Супроць каго ўзбройчанска Англія-дэмагюць фашысцкія газэты. Фашысцкі лейбгвар «Фелькшэр беобахтэр» нервова заўважае: «У таго, хто чытае ў гэтыя дні англійскі друк, ствараецца ўражанне, нібы Англія толькі што прагнулася ад доўгага 20-гадовага ону і к жаху сваёму выявіла, што яна ступіла абсалютна непадрыхтаваная перад узброеным да зубоў праціўнікам... Заклік узмацніць вытворчасць гармат, самалётаў, бранявікоў толькі ўзбуджае гэта ўражанне. Паўстае пытанне, ці азначае гэта ўзбраенне —

мір». І газэта тут-жа пагражае. Гэта акалічылася, гаворыць яна, «не можа не аказаць уплыву на палітыку тых дзяржаў, супроць якіх накіравана асобнае брытанскіх узбраенняў». Фашысцкая газэта «Кельншэ цейтунг» ставіць пытанне яшчэ больш рашуча: «Германія са здзіўленнем канстатуе, — заўважае ядвіта фашысцкі орган, — што пасля Мюнхена Англія прадаўжае ўзбройчансць з такой паспешнасцю, быц чым ў Мюнхене не быў заключан мір, а была абвасчана ваіна».

Надрэнае прызнанне! Так выглядае мюнхенскі «мір», які не толькі не ўпыхаміў дзяржавы, але распаліў новыя супярэччаны паміж імі.

За кулісамі, у тайніках дыпламатычных кабінетаў, закляючаюцца новыя здзелкі за кошт малых краін і народаў, здзелкі, нагадаваючы дзядзёк на рабававанага паміж банітамі, Італьянскія газэты адкрыта пішуць, што асноўная задача адбываючыся зараз рымскіх перагавораў паміж Германіяй і Італіяй — гэта падрыхтоўка чарговага ўдару па Англіі і Францыі. У гэту праграму наступлення ўваходзіць пытанне аб узбраеннях, а таксама каланіяльнае пытанне.

Зараз зусім ясна, што каланіяльныя дамаганні Германіяй фігуравалі па парадку для мюнхенскай канферэнцыі не ў якасці звычайнага сродку шантажа і фашысцкай прапаганды, а як актуальныя палітычныя праблема абноснага дня. Германія патрабуе ў першую чаргу звароту яе ранейшых калоній: Того, Камеруна і Танганянікі. Першыя дзве, які вільца, ёй уж чвёрада абцяны Англіяй. Што датычыць Танганянікі (адшыюнай пасля ваіны на маладтны правах да Англіі), то Лондан, відавочна, не мае намеру вярнуць яе ранейшаму ўладальніку. Утраца гэтай калонія была-б моцным ударам па камунікацыйных шляхах Англіі — праз Афрыку ад Кентуна да Каіра,

Узрэм Танганянікі, як пішуць газэты, Англія гатовая прадаставіць Германія чужыя калоніі — частку французскага і частку бэльгійскага Конго, партугальскую калонію Анголу. І Герман ужо спешна прыступае да распакоўкі плана экспалятацыі будучай каланіяльнай імперыі Германія (ужо ствараецца міністэрства калоній, школы па падрыхтоўцы каланіяльных чыноўнікаў і т. д.), а нястрыманна авантурысты-прадаслаўцы «геопалітыкі» прадакаюць ужо гібель Брытанскай імперыі і аддох ад яе Індыі і Ламініёнаў.

Каланіяльныя прэтэнзіі прадаўжае, між іншым, не толькі германскі агрэсар Мусаліні, вымушаны да гэтага часу ўступалі сваёму саюзніку па «асі», у часе рымскіх перагавораў пастойнаў па калектывных германі-італьянскіх дзеяннях супроць Францыі. Італьянскі фашызм рыхтуецца паставіць у бліжэйшы час пытанне... аб французскай калоніі ў Афрыцы—Тунісе. А гэта азначае падрыў уплыву Францыі не толькі ў Еўропе, але і ў Афрыцы.

Мяркуючы па паведамленнях англійскай газэты «Сондай экспрэс», Чамберлен ужо рыхтуецца да новага спаткання з Гітлерам. Гутарка ідзе аб жалданні англійскага прэм'ера ва што-б та ні стала дабіцца згоды з Германіяй па пытанню аб абмежаванні ўзбраенняў. Гэтым намерам Чамберлена тлумачыцца, між іншым, і адмаўленне яго арга-нізацыяй у Англіі новае міністэрства снабжэння — мерыпрыемства, праект якога выдкікае яўнае раздрэжэнне ў Берліне.

Англійскі ўрад гатоў, як відаць, афараваць абароназдольнасцю сваёй краіны ў метах далейшага зговару з агрэсарам. Гэтай-жа мэле служыць і вядомы мэры і адбываючыся змены ў саставе англійскага ўрада. Берлін адкрыта дуктые свае патрабаванні Лондану. Завяў-жа Гітлер у сваёй прамове ў Саарбрукен, што Германія будзе разблджэцаў прыход да ўлады Ігна аб Даф Кувера (б. ваеннага міністра, ушоўшага, як вядома, у адстаўку з-за

назгоды з мюнхенскімі рашэннямі), як акт, варажы ў адносінах да Германія.

Франка-германскія перагаворы адбываюцца ў асабліва сакрэтных умовах. Друк толькі паведамляе аб франка-германскай дэкларацыі аб узаемным ненападзе на прапіншай 25 год, падрыхтаванай у Берліне ў часе сустрэчч Гітлера з Франсуа Поісе (былы французскі пасол у Германія, атрыманы гэтымі днямі за сваю верную службу Гітлеру вышэйшую ўзнагароду — ордэн «германскага арла»). Гэта дэкларацыя павінна з'явіцца волгуама на агаляшчым у свой час у Мюнхене англа-германскую дэкларацыю, адкрыўшую Гітлеру шырокія магчымасці для далейшага націска на Англію. У ліку іншых умоў згоды Берліна з Парыжам (а таксама з Лонданам), як пісала газэта «Эпока», ёсць і патрабаванне аб прадаставленні Германія поўнай свабоды дзеянняў у Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропе.

Гэта можа ўдарнае па эканамічна-стратэгічных ітарэсах Англіі і Францыі. Не будзе перавапавенне сказаць, што ў рэзультат расчлэння Чэхаславакіі і фактычнага развалу Малой Італіяты — гэтай галоўнай апоры Францыі ў Еўропе, — у рэзультат мюнхенскай згоды Францыя аказалася няздольнай да становішча дугаратнай дзяржавы. І калі сёння Гітлер яшчэ ў метах дэмагогіі трэба заўважыць, што Германія, моў, не мае ніякіх агрэсіўных намераў у адносінах Эльзаса, то па гэтым поваду эльзаскія гітлераўцы могуць трымацца зусім ішай думкі. І аб тым, што гэты сапраўды так, гавораць усё больш узмацняючыся прасікі гітлераўцаў у Эльзасе.

Глава дзяржавы Французскага ўрада Даладэ, выконваючы волю сёньнешніх гаспадароў Францыі — фінансавых тузаў і прамысловых караў, ідзе на павалу ў Чамберлена, да збліжэння з фашысцкай Германіяй, супроць калектывнай абароны бэзаваснасці, супроць Лігі нацыі, і недарма ў якасці асноўнай умовы пагадненя з

Францыяй гітлераўцы высоўваюць патрабаванне аб разрыве не дагара а узаемнай дапамозе з СССР.

Скончыўшыся гэтымі днямі з'езд французскіх радыкалаў і радыкал-соцыялістаў, які выказаўся фактычна за адыход ад народнага фронту, ары прадеманстравалі наступленне сіл рэакцыі ў Францыі. Але адначасова гэ ты-ж з'езд выявіў мацнейшы разбор у лагерах партыі, якая адлюстроўвае ітарэсы французскага сялянства, гарадской дробнай і сярэдняй буржуазіі, а таксама інтэлігенцыі. Ідэя народнага фронту глыбока запала ў свядомасць народных мас Францыі, і лёс яго далёка не вырашаецца галасаваннем кіраўніцтва радыкальнай партыі ў Марсель.

З кожным днём абвасцэцца абстаноўка і на Далёкім Усходзе. Ваіна японцаў у Паўднёвым Кітаі паставіла пад неспраўдліва пагрозу англійскі Ганконг — гэты важнейшы стратэгічны пункт для сувязі Англіі з не каланіяльнымі ўладаннямі, і ў той-жа час нанасіла новы ўдар эканамічным ітарэсам ЗША. Захват японцамі Кантона — гэтага асноўнага цэнтра дзейнасці амерыканскага капітала ў Кітаі — прывядзе да масавага разварэння амерыканскіх прадпрыемстваў. Амерыканскі эксперт у Кітаі скарпіўся з пачатку ваіны Японія з Кітаем, г. зн. з 1937 года на 30 проц., а імпорт — на 65 проц. Цяпер, захаванні Кантон, Японія пагражае пераваж гандлёвыя адносіны паміж Кітаем — з аднаго боку, і Англіяй і ЗША — з другога.

Пачынаюцца англа-японскія перагаворы па пытаннях праваў і ітарэсаў Англіі ў Кітаі. Што датычыць ЗША, то японскі ўрад да гэтага часу не аказаў на апошнюю амерыканскую ноту, патрабуючую захавання прынтныта «адкрытых дзвярэй» ў Кітаі.


На любым участку сучаснага міжнароднага становішча наглядна відаць, што ўступкі буржуазна-дэмакратычных дзяржаў толькі ўзмацняюць аплеты фашысцкіх агрэсараў.

Г. АНБОР.

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

З моманту падпісання мюнхенскага пагаднення — гэтага акта ганебнай капітуляцыі Англіі і Францыі перад фашысцкімі агрэсарамі — прапіншай няможліва больш месца. Але характары — за гэты кароткі тэрмін працэс абвасцнення супярэчнасцей паміж імперыялістычнымі дзяржавамі быстра развіваўся. Ілюзіі, якія ўзмоцнена рэа-люсоўваліся мюнхенскім «міратворчым» пактам таго, што пагадненне ад 30 верасня прадзыхіць ваіну, аказаліся поўнасцю разбуранымі.

Сучаснае міжнароднае становішча ашч раз пацвярджае той факт, што адваржаны і народы неак спрыматалі ўпадзі ў ар



СВЯТКАВАННЕ ХХІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧЫНКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ ў МАСКВЕ. Парад войск на Краснай плошчы. НА ЗДЫМКУ: танкі «Сталін» і афіцэры на парадае. Фото Б. Фішмана (СФ).

ПЛАДЫ СТАХАНАЎСКОЙ РАБОТЫ

У гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі наш калгас зачынуў поўным заканчэннем п'яць-сяцьгадзіннага работ і выканам дзяржаўных паставак. П'яць гадоў апрацаваў выканам дзяржаўнага ўрада. У гонар свята прадаў дзяржаўна-10 тон лішкаў збожжа.

Разам з асабістым расце і культурнасцю калгаснікаў. Кватэры калгаснікаў на 65 проц. радыёфікаваны. Вып'явацца многа газет і журналаў. Многія калгаснікі будуць новыя хаты.

Гэтых поспехаў калгаснікі дабіліся выключна часнай працай і добрасумленнымі адносінмі да гаспадаркі. Усе буднішнія пытанні калгаснага жыцця мы вырашаем на агульных сходках калгаснікаў. Усе гэта дало магчымасць наладзіць шэравую дысцыпліну, арганізаваць актыўна, вакол якога групуецца ўсе калгаснікі.

Барачбу за ўраджаем 1939 года мы пачалі загадзя. На поле ўжо вывезена больш 200 вазоў гною. Пачалі падкормку канюшыны пелам. Вывозім закупленыя мінеральныя ўгнаенні. Заключылі зямлі на плошчы ў 160 гектараў.

Некалькі слоў аб маймі рабоце, як дэпутата. Я ніколі не забываю, што з'яўляюся служою народа. Кожны дзень, апрача гаспадарчай работы, я займаюся дэпутатскімі справамі. За апошнія дні я атрымаў больш 30 розных пісьмовых заяў ад сваіх выбаршчыкаў. З іх 24 задавалі. Я і надалей буду дабівацца, каб ні адна скарга працоўных не асталася без разгляду.

Кузьма Майсеевіч КУНЦЭВІЧ, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, старшыня калгаса імя ХІІ З'езда КП(б)Б, Талачынскага раёна.

Пятнін, Менскі малочны камбінат, го-мельскі, рэчыцкі, полацкі плодзявінныя заводы, маслазаводы Чырвонаслабодскага, Ельскага раймастпрамаў, жыт-лаўшчынскі рыбзавод і інш.

Харчова-прамысловасць Беларусі выпусціла ў кастрычніку на 40.68,7 тысячы рублёў прадукцыі—на 5,5 мілья-ёна рублёў больш, чым у верасні.

УТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ ГАДАВОГА ПЛАНА

Выдатнымі вытворчымі пераамамі трэці ХХІ гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ігі фабрыкі і заводы харчовай прамысловасці рэспублікі. 24 прадпры-емствы Наркамата харчовай прамысло-ці БССР дэталінава выканалі сваю агульную праграму. Сярод іх: го-мельскі парфумерная фабрыка імя Клары

Бравольскі, Адаіноў, Манько, Дзялоў. Многія стыханаўны камбінаты вылу-чаны на кіруючую работу ў гарадскія і раённыя арганізацыі. Іншыя тар стыханаўскага руку на камбінаце — ра-мшчык, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Ефрэм Гладшыаў працуе стар-шынёй Вабруйскага горавета, тав. Марозаў — сакратаром райвыканкома, т. Землянохін — загадчыкам райсабе-са і інш.

І. С. Тургенеў

(ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ)

Тургенеў — адзін з любімых пісь-нікаў у нашай краіне. Высокі май-ар рускай мовы, таленавіты мастак, тургенеў пачынуў творы, якія пера-шлі на пакаленне, як оры рускай высо-камастацкай про-зы. Тургенеў — аў-тар «Записки охот-ника», раманаў «Ру-дін», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Добра вядом у нашай шматнацыянальнай краіне, ды не толькі ў нас, тургенеў пачынуў лілі след у за-ходне-еўрапейскай лі-таратуры.

Выключны поспех мелі яго «Записки охотника», за-кра-мнішчы самае вост-рае, самае пачуеае пытанне таго часу — пытанне аб прыго-нім праве. Грамад-скі сэнс гэтага твору лепш усяго ха-рактарызуе на-ступныя словы Тургенева: «Я не мог дыкаць адным паветрам, аставацца побач з тым, што я знававіду». Мне неабходна трыба бы-ло аддзіцца ад майго ворага за тым, каб з самай маймі лалі сільнай напасці на яго. У майх вачах вораг гэткі меў пэўны вобраз, ясаў вядомае імя: вораг гэты быў—прыгоныя права. Над гэтым імем я сабраў і сканцэнтра-ваў усё, супроць чаго я рашыўся эма-цінальна да канца — з чым я пачаўся ніколі не прымірацца...»

Малы Тургенеў з пазбег каротка-рміновага ўплыву сеўла-рамантычна-га і напрамку, заахіпмага ўсе галіны астацтва — назішо, театр, жывапіс. Янацы і былі пачынаюць пакалонікам зрыскаў рамантычнага напрамку.

Збіліўшыся з Беліскім, Тургенеў адуучыўся да таг званай «натураль-най школы» ў літаратуры, якая пра-дзіла рэалістычныя тэндэнцыі Гога-ля, Учаранні пакалонік Кукольніка, Бе-едакітава і іншых правядоў раман-лізма, ён становіцца іх непрымір-ым праціўнікам.

Тургенеў выстунае ў друку з радам рэзюмэў, у якіх высмейвае сваіх на-заваных куміраў і ўспрымае іх ры-арычна пастыям высювае прыны-чы рэалістычнай манеры пісьма, на-

жа прычынай рэпрэсіў былі рэзка не-адарнальныя адносіны ўрада да яго лі-таратурнай дзейнасці.

Яшчэ да выхаду асобнага выдання «Записки охотника» ў сакрэтных даку-ментах цензурнага ведамства ўказа-лася, што значная частка апавядан-няў у гэтай кнізе «мае рашучы напрамак да ўніжэння памешчыкаў». Цэнзар Льюў, які прапусціў кнігу, быў ад-стаўлен на загаду Нікалая І за «не-ахайнае выкананне сваёй пасады».

Кніга мела каласальны поспех не толькі ў літаратурных колах, але і сярод шырокай чытацкай. Не глядзя на ўсе цензурныя перашкоды, не глядзя на вымупаныя недаумленні і не-дасказанасці, яна была ўспрынята ў рус-кай літаратуры даў тыпы «новых лю-дзей» — Ісцарава, барачбіта за сабо-дны сваёй роднай Балгарыі і разначін-на-рэвалюцыянера Базаарава, пры-шоўшых на змену дваранскім героям.

«Накануне» і «Отцы и дети» выклі-калі найбольшы рэзананс. У асобе Іса-рава пераважала крытыка, з неапра-панем чакаўшая з'яўлення новага героя, у асямінава рускага рэвалюцы-янера. Расшыроўваючы сапраўдны сэнс рамана, Н. Дабралюбаў прама га-варыў аб прадстаічым з'яўленні ў лі-таратуры вобраза «рускага Ісцарава»: «І не доўга нам чакаць яго, — пісаў Дабралюбаў, — за гэта рашучае го-ціхаманкавае, пакутнае неарнае, з якім мы чакаем яго з'яўлення ў жы-цці. Ён неабходзен для нас, без яго ўсё наша жыццё ідзе неак у залі, і кожны дзень нічога не значыць сам па сабе, а служыць толькі канунам друго-га дня. Прыдзе-ж ён, нарэшце, гэты дзень!»

Рэакцыйная крытыка сустраля раман «Накануне» даімім вышчём і азіабли-ном.



Тургенеў з'яўляецца адным з леп-шых стылістаў у сусветнай літарату-ры. Вядома, як высока паіву мову Тур-генева Ленін. «Мова Тургенева, Та-лстога, Дабралюбава, Чэрнышэўскага — вялікая і магутная», — пісаў Ленін.

КАМАНДЗІРЫ - ВЫДАТНІКІ

Чырвоная Армія з'яўляецца выдат-най школай для нашай моладзі. У яе радак малалыя грамадзяне Советскага Саюза атрымліваюць не толькі ваен-ныя веды, яны таксама растуць палі-тычна і культурна. Не даўна таму, што чырвонаармейская маса з такой любоўю адкаікаецца аб сваёй выдат-най школе — Чырвонай Арміі.

Сталінская Канетычэная асарыла сваімі жыватворчымі прамеянямі нашу шчасліваю советскую краіну і абвясці-ла абарону радзімы свяшчэнным аб-авязкам кожнага грамадзяніна; ваенная спецыяльнасць стала адною з самых ганаровых на свеце.

Тысячы байцоў, у якіх у гэтым го-дзе заманчаецца тэрмінавая служба, выказваюць жаданне астацца ў якасці малодшых камандзіраў, тэхнікаў і спе-цыялістаў на пажыццёвую службу ў радак Чырвонай Арміі.

Наш камандзір і чырвонаармеец — родны браты на класу. Стаць каман-дзірам можа кожны часцін, адданы рад-зіме чалавек.

Філімонаў прышоў у Чырвоную Ар-мію ў 1930 годзе. Ён палюбіў баявыя будні, паказаў узоры ў вучобе і дыс-цыпліне, выдатна ўсёю ваенную справу.

Закончылася двухгадовая служба, за час якой ён не меў ні аднаго дысцып-лінарнага снагнення, а толькі заахво-чаны і пазыжкі. Тав. Філімонаў рашыў астацца на пажыццёвую службу. Камандванне ахвотна задавоіла яго просьбу і прысвоіла яму званне стар-шынны.

Праз некаторы час тав. Філімонава, як часнага і адданага справе партыі Леніна—Сталіна і советскай уладзе, паслалі на курсы лейтэнантаў. Тав. Філімонаў з радасцю пайшоў вучы-цца, бо ведаў, што быць камандзірам РСЧА — вялікі, пачэсны абавязак. Ён з поспехам кончыў курсы.

Будучы лейтэнантам, тав. Філімонаў падрыхтаваў два выпускі малодшых камандзіраў, якія па першаму закліку партыі і ўрада гатовы стаць на абаро-ну свяшчэнных рубяжоў нашай со-цыялістычнай радзімы.

Сваім прыкладам тав. Філімонаў натхняе байцоў, ён з'яўляецца арга-нізатарам сацыялістычнага саборніцтва ў падраздзяленні. Дзякуючы высокай выучыце ўсе байцы азілі залікі на ма-лодшых камандзіраў толькі на добра і выдатна.

Тав. Філімонаў няспына працуе над сабой, павышае свой ідэйна-палі-тычны і ваенны ўзровень. Усе свае веды ён умеа перадае байцам, добра валодае ваеннай тэхнікай, выдатна страляе.

Ів. ЗАЦХІН.

да—камандзір аддзялення Барадаўкін Міша. У часе нападу японскіх самура-яў на советскую зямлю ён уступіў у рады ВЛКСМ.

На пажыццёвую службу ў РСЧА так-сама засталіся былыя работнікі Клімавіч-кага раёна Радзевіч Барыс і былы ра-ботнік барыскаўскай макароннай фабрыкі Халенчык Лука. Радзевіч і Халенчык уступілі ў кандыдаты ВКП(б).

М. БАСЬКО.


НА ПАЖЫЦЦЁВУ СЛУЖБУ ў РСЧА

У адказ на японскую правакацыю ў раёне возера Хасан дзесяткі і сотні чырвонаармейцаў і малодшых каман-дзіраў падалі дакладныя з просьбамі залічыць іх на звыштэрміновую служ-бу ў РСЧА. У радак першай і другой асобных Чырвонасяжыных Арміяў за-стаецца многа слаўных сыноў беларускага народа.


На пажыццёвую службу ў другой Чырвонасяжынай арміі застаўся былы кацельшчык талачынскага спіртзаво-да—камандзір аддзялення Барадаўкін Міша. У часе нападу японскіх самура-яў на советскую зямлю ён уступіў у рады ВЛКСМ.

Усе гэтыя дэпутаты, кватэры калгас-нікаў на 65 проц. радыёфікаваны. Вы-п'явацца многа газет і журналаў. Многія калгаснікі будуць новыя хаты.

Гэтых поспехаў калгаснікі дабіліся выключна часнай працай і добрасум-леннымі адносінмі да гаспадаркі. Усе буднішнія пытанні калгаснага жыцця мы вырашаем на агульных сходках калгаснікаў. Усе гэта дало магчымасць наладзіць шэравую дысцыпліну, арганізаваць актыўна, вакол якога гру-пуецца ўсе калгаснікі.



СВЯТКАВАННЕ ХХІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧЫНКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ ў МЕНСКУ. НА ЗДЫМКУ: праходзяць танкі і афіцэры на парадае. Фото Я. Салавейчыка.



СВЯТКАВАННЕ ХХІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧЫНКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ ў МАСКВЕ. Парад войск на Краснай плошчы. НА ЗДЫМКУ: афіцэры на парадае. Фото А. Мелюжа і Д. Чугаева (СФ).

ЛЁС АДНОЙ ВАЖНАЙ ПАСТАНОВЫ

Вялікая карцінная галерэя мастака Ю. М. Пана. Слены прасторных свет-ляных пакоў уешаны яго лепшымі творамі. Ва ўсю сцяну красуюцца вялікае палатно «1905 год». Водаль з рамы нібы жывы глядзіць вялікі Бетховен. Тут-жа размешчаны «Субота», «Спяны музыкант» і інш. карціны з быту лў-рэйскай беднаты ў мінулым.

Увесь дзень галерэя поўна народа. Прыходзяць работчы, школьнікі, сту-дэнты, служачыя, работнікі навукі і мастацтва. Прыязджаюць любаванца выдатнымі творамі мастака-рэаліста і калгаснікі Эжэкурэвады вельмі тлу-мачаць неадвольнікам тэматыку кар-цін, адказваюць на іх шматлікія пы-танні. Многа карцін рэстаўрыравана.

На вялікі жалі ўсё вышэй апісанае (нахай нам даруючы чытачы) ёсьць толькі ігра ваабражэння аўтараў, іх мара, які і мара ўсіх працоўных Віцеб-ска. У сапраўднасці гэтай карціннай галерэі няма.

Замест адкрыцця карціннай га-лэрыі, адкрылі вялікую палювую ця-ганіну. Не хочацца проста затрудняць чытача зместам шматлікіх спісаных па-перак, якія бяскожна перасылаа пашта з Менска ў Віцебск і назад, ад Убраўлення на справах мастацтваў у Віцебскі дзяржаўны музей і горавет. Уся гэта перапіска, якая цягнулася больш года, датычылася водпуску сродкаў, складання каштарыса, пошу-ка памяшкання і т. д. і т. п.

Але вось, нарэшце, каштарысы гато-вы, грошы ў суме 70.000 рублёў ад-пущаны і памяшканне падшукана. Да-рэчы, памяшканне шукаць асабліва доўга не прыходзілася, бо над кар-цінную галерэю рашылі выкарыстаць былую кватэру Пана.

Але аказалася, што пакуль іншы пе-рагаворы паміж Менскам і Віцебскам («мешанцы» з Віцебскага горавета ў мяркуемае памяшканне галерэі ўсцілі жыхароў.

Гэтым фактам працоўныя Віцебска, з неапрапаннем чакаючы адкрыцця га-лэрыі.

Прапанаваль прэзійтуму горавета на працягу адной дэкады аслабілі ад жыхароў раней займаемую кватэру мастаком Панам. Прапанаваль абласо-му адулеау на справах мастацтваў і дырэкцыі Віцебскага музея неадкладна па аслабленні памяшкання зрабіў ад-паведны рамонт будынка, рэстаўрыра-ваць карціны і да ХХІ гадавіны Каст-рычніцкай рэвалюцыі адкрыць карцін-ную галерэю... У апошнім пункце га-тэга рашэння было прапанавана прэзій-туму горавета прыняць да ад-казнасці вінаватых у асяяленні былой кватэры мастака Пана.

Рашэнне арганітэта ператварылася ў пустую дэкларацыю. Прайшло многа дэкад, але жыхары паранейшаму пра-жываюць у памяшканні, адведзеным для галерэі, да рамонту будынка яшчэ не прыступілі, карціны не рэстаўры-руюць. Усе яны ў колькасці 800 з лішнім штук пахаваны ў адным з пад-валаў музея, абрастаючы пылам, псуюцца.

Што датычыць апошняга пункта аб прыняцці да адказнасці і т. д. то горавет аказаўся ў нялоўным ста-новішчы чэхавскай унёр-афіцэрскай улады, якая сама сябе высекла. Га-та-ж жыхароў усялілі ў былую кватэру Пана не хто іншы, як сам горавет, які вынес на гэтую поваду спецыяльнае рашэнне.

Працоўныя Віцебска законна патра-буюць ад Віцебскага горавета (стар-шыня горавета тав. Барыноў-скі) і дырэкцыі Віцебскага музея (дырэктар т. Сопат) вычарнальны ад-каз: калі сьніжыцца гэта адіная ця-ганіна і карцінная галерэя мастака Пана ўбачыць свет?

З. ЛАРЫСАЎ, Л. МІХАЙЛАЎ.

ПОСПЕХ ФІЛЬМА „ЧАЛАВЕК З РУЖЖОМ“

У Менску, Віцебску, Гомелі, Магіле-ве і Вабруйску з вялікім поспехам пра-ходзіць дэманстраванне гісторыка-рэво-люцыйнага фільма «Чалавек з руж-жом» (па сцэнарыю Н. Пагозіна). За 5 дзён у Менску, у кіноатэатры «Чыр-воная зорка» фільм прагледзела каля 32 тысяч чалавек.

Як паведамілі нам у Беларускім ад-дзяленні «Союзкінопрокат», гэтым дзя-ні таксама пачынецца дэманстрацыя фільма «Чалавек з ружжом» у Мазы-ры, Полацку, Слуцку, Оршы і Уэльсе. Атрымана дадаткова 5 экзэмпляраў га-тэга фільма.

«ЛІТАРАТУРАЙ ТЭХНІЦЫ І МОВЕ ПАТ-РЭБНА ВУЧЫЦА ІМЕНА ў Талстога, Гогаля, Лескова, Тургенева» — пісаў М. Горкі.

Тургенеў ведаў, што багачні мовы тоіцца ў жывых крыніцах народнага слова. «Толкука з Хорем, — гаворыць ён у «Записках охотника», — я в пер-вы раз успынаў простаю, умную речь рускога мужыка».

Тургенеў, наоуч вельмі неахвотна гаварыўшы аб сваіх заслугах, падлічыў неаходным адзначыць, што ён жыва ад-чуваў і рэўніва ахоўваў чыстае руска-е мовы. Ён ганарыўся тым, што айчы-нына крытыка, узводзіўшая на яго разнастайныя абвінавачванні, ні разу не напярала яго «у нечыстце і не-правільнасці мовы, у перайманасці чужога склада». Мова Тургенева са-праўды гібкая і дасканалая ў сваёй прастаце. Ён чужды ўсякай рыторыцы, пышнасці і вычурнасці, скажачы прыроднае багацце, натуральную пры-гожасць, логіку і выразнасць мовы.

Жывучы з 1856 года падоўгу за гра-ніцай, Тургенеў быў дасціпным пасра-днікам паміж рускай і заходне-еўрапей-скай літаратурай. З яго дламоўчэй з'яўляліся пераклады на французскую, англійскую і нямецкую мовы твораў Пушкіна, Гогаля, Крылова, Лермантава, Талстога, Писемскага, Салтыкова-Шча-дрына і інш. З другога боку, ён імкнуў-ся прасунуць у рускія журналы творы Фюбэра, Зяля, Малансана.

Варта сказаць, што французскія рэ-алісты (Фюбэр, Зяля, Доля, Гонкуры і Маланса), з якімі Тургенеў асабліва блізка сшышоўся ў 70-х гадах, несумнен-на, адлучы на сабе пэўнае ўздзеянне з боку Тургенева. І ўздзеянне гэта было надзвычай жыватворным. Так, напры-клад, Маланса прама назваў сябе вуч-ном Тургенева. У атмасферы гуртка заходніх пісьменнікаў, насычаную не-калькі адзінаццёмі эстэтычным інтар-эсамі, Тургенеў укосіў пачатак праў-ды, дэстаты, чалавечнасці.

Н. БАГАСЛОУСКІ.

Наступны раман «Отцы и дети» вы-жыкаў буру жорэтых спрэчак, якія працягваліся ізае дзесяцігоддзе. Да-макратычная крытыка ўгледзела ў ра-мане сатыру на малодзе пакаленне сні-гілістаў. Насупроць, рэакцыйны публі-цыст Каткоў лічыў, што Тургенеў схі-ляе сцяг перад разначынна-радыка-лам.

Разрыў Тургенева з дэмакратычным лагерам, які групуваўся вакол «Сове-рменніка», вакол Дабралюбава, Чэрны-шэўскага, не мог не адбіцца на мастац-кіх творах пісьменніка. На вызначэнню Леніна, Тургенева «...быў прыкры муж-жыкі дэмакратызм Дабралюбава і Чэрнышэўскага». Раманы «Дым» і «Новы», напісаны пасля разрыву Тур-генева з «Современником», аб'ектыўна былі накіраваны супроць рэвалюцы-яных ідэй дэмакратыі. Гэта асабліва прадзвізначыла мастацкую слабасць «Дыма» і «Новы». Сам Тургенеў пры-знаў апошні свой раман няўдаўшымся. Між іншым, прычыну няўдачы пісьме-нік схілен быў бачыць толькі ў сваёй адарванасці ад Расіі.

Зыходным момантам усіх лепшых твораў Тургенева з'яўлялася рэчаіс-насць. Яго чарніца і планы наглядна гаварыць аб тым, як перапляталася ў яго раманых і апавесцях рэчаіснасць з мастацкім вымыслам. Сыры матэры-ял жывых назіранняў надвартаўся творчому фільтраванню, аддзівалася лішняя, уносілася неабходнае для ства-рэння чыльнага вобраза. Павольна, крок за крокам будаваўся мастацкі твор. У гэтай умелай перапрацоўцы сырага ма-тэрыялу з выключна слай прад'яўлен-на майстэрства Тургенева. Ён не рабі-ці следзе па пятах прататыпаў, але свабодна і смела стварае з асобных элементаў новы вобраз.

Тургенеў з'яўляецца адным з леп-шых стылістаў у сусветнай літарату-ры. Вядома, як высока паіву мову Тур-генева Ленін. «Мова Тургенева, Та-лстога, Дабралюбава, Чэрнышэўскага — вялікая і магутная», — пісаў Ленін.

„ВЫБАРЫ“ У СЕЙМ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 9 лістапада. (БЕЛТА). 6 лістапада ў Польшчы адбыліся выбары ў сейм. Як вядома, польскі ўрад у першы перадвыбарчай кампаніі рагарнуў жорсткі тэрар супроць апазіцыйных элементаў, праводзіўшы палітыку байкота „выбарцаў“.

Урады «лагер нацыянальнага аб'яднання» ў мэтах апукавання выбарчыкаў пачаў дэмагагічна кампанію не пагарджаў і фальшыўкам. Так, ім былі апублікаваны фальшыўкі аб тым, што апазіцыйныя партыі ППС і эндзікі нібы адмовіліся ад байкота «выбарцаў».

5 лістапада ў Познані паліцыя зрабіла налет на памяшканне мясцовай арганізацыі нацыянальна-дэмакратычнай (эндэкаў) і арыштавала каля 100 членаў эндэкаўскай партыі за агітацыю ў карысць байкота «выбарцаў».

Не гледзячы на раз'юсаны тэрар, запалохванне насельніцтва, дэмагогію і апукавання выбарчыкаў, пісудчыкам удалося прыцягнуць (на афіцыйных даных) да галасавання 11.844.704 чалавекі з 17.585.385 выбарчыкаў, г. зн. усяго 67 проц. Але і гэтыя даныя, як указваюць апазіцыйныя газеты, фальсіфікаваны.

Паралельна з тэрарам супроць апазіцыйных партый польскі ўрад шырока прымяняў пагрозы і запалохванне выбарчыкаў. Есць звесткі аб тым, што польская паліцыя масамі выклікала выбарчыкаў у паліцэйскія ўчасткі, дзе папярэджвала аб магчымых «непрыемных» для іх выніках, калі яны будуць байкаваць «выбарцаў».

На афіцыйных даных, у Варшаве ўдзельнічала ў галасаванні 53,3 проц. выбарчыкаў, у Кракаўскім ваяводства — 47,1 проц., у Познанскім ваяводства — 63,7 проц. Аб колькасці паданых «неспраўдлівых галасоў» даныя пакуль не апублікаваны. Аднак гэтыя даныя таксама ўносяць істотную папраўку не ў карысць пісудчыкаў. «Вечур варшавскі» паведамляе, што ў Варшаве ва многіх выбарчых акругах лік галасоў, прызнаных «неспраўдлівымі», перавышае 20 проц. агульнага ліку галасаваных.



Святкаванне XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай Рэвалюцыі ў Менску. Работніцы швейнай фабрыкі імя Крупскай на дэманстрацыі. Фото С. Грына.

ДЭКАДА СОВЕЦКАЙ МУЗЫК

Толькі наша сацыялістычная рэчаіснасць змагла стварыць сапраўдныя ўмовы для велізарнага ўздыму і росту ўсёй музыкальнай культуры ў нашай краіне. Музыка стала зараз сапраўдным здымкам мас. Велізарны рост нашых музыкальных кадраў. Усім вядома нашы неаднаразовыя перамогі на міжнародных музыкальных конкурсах выканаўцаў, якія ставілі нашых маладых савецкіх музыкантаў на невысэйшую вышыню.

Савецкай музыцы. У гэтым годзе дзяржаўна-філармонія будзе пакінуць у буднішай творы савецкай сімфонічнай літаратуры апошніх год у тым ліку 5-я сімфонія Шостакавіча, 10-я сімфонія Маскоўскага, сюіта з 6-й сімфоніі «Ромэо і Джульета» Пракоф'ева, сімфонія украінскага кампазітара Дзяржаўна-філармонія да оперы «Юлія Цэзар» Кабалеўскага, «Празднічныя ігры» Булашкіна. У праграме дэкады савецкай музыкі прадставлены і рускія кампазітары: Аляксандр Амітон, з другой сімфоніі і «Канцырчы», Тэафілакт — сюіта на беларускія тэмы, «Скупы рыбак», «Залатая рыбка» («Юрэйскае каліграфы»), (выканаўца ліст-лацэнт Белдзяржаўна-філармонія Амітон).

Велізарны нашы дасягненні і ў галіне музыкальнай творчасці. Імёны Дунаеўскага, Покраса, Шостакавіча, Дзяржаўскага, Гліера, Маскоўскага, Пракоф'ева, Шчэрбацова, Васіленка, Кабалеўскага, Хачатур'яна шырока вядомы за межамі Савецкага Саюза. Апошня, пятая сімфонія Шостакавіча, якая выканавацца зараз ва ўсіх філармоніях усяго свету, з'яўляецца адным з папулярнейшых і любімых твораў у нашай краіне. «Паднятая Паліна» Дзяржаўскага, «Мяніны», «Маль» Жэлабінскага, «Бранасенскае Паўднёвае» Цішко, «Юлія Брыньё» Кабалеўскага, балет «Ромэо і Джульета» Пракоф'ева, музыка Шчэрбацова да кінофільма «Фелька», музыка Дунаеўскага да кінофільмаў «Вратар», «Вясёлыя работы», «Шукальнікі шчасця», «Цырк», «Волга-Волга» і злы рад іншых твораў савецкіх аўтараў не зможыць са спеціяльнай тэатраў і сімфонічнай эстрады нашых філармоній, а злы рад масавых гэсенаў трымаць ўвайшлі ў наш быт.

Трэба спадзявацца, што праявіцца дэкады савецкай музыкі, азіямна-шырокіх мас слухачоў з апошніх с'ягоннямі нашай творчай музычнай мыслі даламога справе музычнага выхавання культуры нашых савецкага слухача.

На прыкладзе мінулага года, Дзяржаўна-філармонія БССР праводзіць з 12 лістапада па 1 снежня дэкаду паказаў.

А. ДЗМБ

На франтах у Іспаніі

УСХОДНІ ФРОНТ. Афіцыйная звадка іспанскага міністэрства абароны паведамляе, што рэспубліканскія войскі ў зоне ракі Сьера не толькі адбілі ўсе контратакі мясцінікаў на заваяваныя надлаўна рэспубліканцамі пазіцыі, але і прасунуліся далей, захапіўшы палонных і розныя ваенныя матэрыялы. Агульны лік палонных, захвачаных рэспубліканцамі на працягу апошніх трох дзён, пераўзыходзіць 800 чалавек.

каў. Рэспубліканскія самалёты ўступілі ў бой з 6-ю германскай самалётнай клясай суправаджанай некалькімі італьянскімі «Фіятамі». Рэспубліканскія лётчыкі збілі адзін германскі самалёт і чатыры «Фіаты». Пілот аднаго з італьянскіх самалётаў з'яў у палон. Рэспубліканцы страцілі тры знішчаныя.

У скарты ракі Эбро мясцінікі правялі жорсткія атакі ў раёне Вента да Компесінес (6 кілометраў на паўночны ўсход ад Карбера). Мясцінікам удалося было захапіць дзве вышыні, аднак пасляховай контратакай рэспубліканцы выбілі мясцінікаў з гэтых вышын. У раёне Сьера Агіла мясцінікам удалося некалькі прасунуцца наперад.

ФРОНТ ЛЕВАНТА. У ноч на 9 лістапада рэспубліканскія войскі зноў перайшлі ў наступленне ў зоне Нулес. Мясцінікі паспешна пакінулі пазіцыі ля Перыльяна і Фунтэ да Салуд, кінуўшыся ў беспарадку ўцякаць. Рэспубліканскія войскі занялі гэтыя пазіцыі і захапілі кінутае ворагам узбраенне: кулямёты, вінтоўкі і некалькі процітанкавых гармат. Узата ў палон 35 мясцінікаў. Рэспубліканскія войскі прадаўжаюць паспяховае наступленне.

Рэспубліканская авіяцыя некалькі раз бомбардыравала і абстрэльвала з кулямётаў скапленыя войск мясцінікі.

На іншых франтах становіцца без змен.

ПІРАЦКІЯ ДЗЕЯННІ ў ПАЎНОЧНЫМ МОРЫ

ПАРЫЖ, 10 лістапада. (БЕЛТА). Агенцтва Эспань паведамляе, што паловныя лодкі «невядомай нацыянальнасці» бесперапынна круйсуюць у Паўночным моры. Гэтыя лодкі павяраджаюцца аналагічнымі звадкамі экіпажаў шматлікіх судоў, ядаўна пабыўшых у Паўночным моры. Па словах агенцтва, Германія, як відавочна, жадзе забяспечыць кантроль над Паўночным морам тымі-ж метадамі, якія былі выкарыстаны Італіяй у Міжземным моры.

Надлаўныя «шыпынтцы» у Паўночным моры з'яўляюцца, як відавочна, толькі падтрымкай іспанскай авіяцыі.

Яўрэйскія пагромы ў Германіі

ЖЭНЕВА, 10 лістапада. (БЕЛТА). Паведамленне аб замаху на трэцяга сакратара германскага пасольства ў Парыжы германскага фашысты скарысталі для разгадка ўзмацнення тэрора супроць яўрэяў. На працягу апошніх дзён па ўсёй Германіі адбываюцца яўрэйскія пагромы. Па сваім размаху і лютасці яны пераўзыходзіць усе адбыўшыяся да гэтых пор. Пагромы суправаджаюцца збівеннем яўрэйскага насельніцтва праміа на вуліцах гарадоў.

ЛОНДАН, 9 лістапада. (БЕЛТА). Як паведаміла агенцтва Рэйтэр, англійскія параднае страховае таварыства «Лойд» атрымала паведамленне, у якім гаворыцца: «Англійскія ваенны самалёт паведамляе, што ў 5 міль ад Ільвучага маяка «Вандэлаар», які знаходзіцца ля вусця Заходняй Шэльды (Бельгія), тоне ганяльчы парохол. Каля тонуцага парохала самалёт заўважыў судно «Надыр», належачае іспанскім мясцінікам».

Канцэрты для байцоў і камандзіраў

У дні святкавання XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі брыгада з лепшых удзельнікаў чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці горада выязджала для абслугоўвання байцоў, камандзіраў і членаў іх сямей. У брыгаду ўваходзілі чытчыкі, мастацкія, музыканы, танчоры, спевакі, майстры мастацкага свісту.

Новыя радзільныя дамы Сяльцы, Яслі

Гарады, мястэчкі і сёлы БССР працягваюць будаваць і пачынаюць пада ўвабачліва новымі ўстановамі па ахове здароўя працоўных. Апроч 11 радзільных дамоў — у Дзяржаўска, Лепелі, Добрушы, у сяле Дзяржаўска, Гомельскага раёна, і інш. Дзяржаўныя савецкага насельніцтва сёла Крўча паблізу мястэчка Яслі вярнуцца радзільны дом на 20 ложкаў. У ім праведзены вадаправод, калізацыя, электрыфікацыя.

ВІНАГРАД НА ПАЛЕССІ

60-гадовае калгасніцкае сельскагаспадарчары арцелі імя Дзяржаўскага, Хойніцкага раёна, т. Багнінкі М. Ф. ужо 3 год праводзіць даследаванні па развіццёві вінаграда. З 10 выведзеных ім кустоў ён атрымаў у гэтым годзе 80 кілаграмаў вінаграду, які па сваім смаку і якасці не ўступае крымскаму вінаграду і лёгка пераносіць морозы.

ДЗЕННІК

11 лістапада, у 7 гадзін вечара, у партактыўна-адукацыйныя працы лётчыкаў СССР тав. Шабатура па тэмаце «Грамадская і палітычная праца ў Расіі на працягу рэформы 60-х XIX стагоддзя». Уваход на наступныя дзень білетам. Вылеты атрымаць у маш. кіраванні.

УВАГА!

ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАў па білетах 12-й Усесаюзнай ЛАТАРЭІ АСОАВІАХІМА адбудзецца 16-18 лістапада 1938 г. у горадзе Нальчыку, Кабардзіна-Балкарскай АССР.

У тыражы будзе разгарама 897.722 выйгрышы на суму ДВАНАЦЬ мільянаў рублёў. Коштам ад 10 рублёў да 9.900 рублёў.

У ліку выйгрышаў будзе разыграны: 21 ЛЕВАНІ АўТАМАБІЛЬ «М-1» — коштам на 9.900 руб. 170 МАТАСІЯКЛАў — — — — — » 3.000 » 21 ШЫННА — — — — — » 2.500 » 102 РАДЫЁЛЫ — — — — — » 1.000 » 326 ПАДАРОЖЖАў НА СССР тэрмінам на 13 дзён — — — — — » 850 » 240 ФОТАПАРАТАў «ЛІЯКА» з прыладкамі — — — — — » 250 » 800 ВЕЛАСПЕДАў мужчынскіх або жаночых — — — — — » 150 » 488 ВЕЛАСПЕДАў дзіцячых, або педальных аўтамабіляў — — — — — » 250 »

Вялікая колькасць МУЗЫКАЛЬНЫХ ІНСТРУМЕНТАў, ІА ДЗІНІКАў, КІНАКАМ'ЕРАў, СТРАЊІКАў, ІАДІАКАМ'ЕРАў, СПОРТІВНАІ ТАРА і ІНШЫХ КАШТОУНЫХ ВЫІГРЫШАў.

УСЕ ВЫІГРЫШЫ ПА ЖАДАННЮ ВЫІГРАУШАГА МОГУЦЬ БЫЦЬ ЗАМЕНЕНЫ ГРАШЫМА.

Афіцыйная табліца выйгрышаў будзе надрукавана ў газетах: «На нестня Советов депутатів трудящихся СССР», «На страже» і «Фініш» наш газеты», а таксама будзе выдана асобнай лістоўкай у масавым выданні і разаслана па арганізацыях Асоавіяхіма і ашчадкасці. Даведаць на табліца выйгрышаў будзе апублікавана ў газеце «Правда».

ЦС АСОАВІАХІМА БССР.

ЗЯВА АНГЛІЙСКАГА ўРАДА ПА ПЫТАННЯХ ПАЛЕСТЫНЫ

ЛОНДАН, 9 лістапада. (БЕЛТА). Па паведамленню агенцтва Рэйтэр, англійскі ўрад апублікаваў заяву па пытаннях Палестыны.

Заява таксама гаворыцца: «Стварэнне незалежнай арабскай і яўрэйскай дзяржаў у Палестыне выклікае шмат палітычных, адміністрацыйных і фінансавых затрунненняў і таму з'яўляецца зусім непраемлемым. У сувязі з гэтым англійскі ўрад будзе і надалей несці поўную адказнасць за Палестыну».

Урад у сваёй заяве адмаўляецца ад палітыкі Палестыны і высювае прапавоў аб скліканні ў найкарацейшы тэрмін у Лондане канферэнцыі «сруглага стала». Гэта канферэнцыя, па думцы ўрада, павінна склацца з прадстаўнікоў арабаў Палестыны і суседніх з ёю дзяржаў і прадстаўнікоў яўрэяў. Аднак ўрад указвае, што ён павінен быць абмежаваным на праблему Палестыны.

У заяве таксама гаворыцца: «Стварэнне незалежнай арабскай і яўрэйскай дзяржаў у Палестыне выклікае шмат палітычных, адміністрацыйных і фінансавых затрунненняў і таму з'яўляецца зусім непраемлемым. У сувязі з гэтым англійскі ўрад будзе і надалей несці поўную адказнасць за Палестыну».

ЗАКРЫЛАСЯ 2-я СЕСІЯ НАЦЫЯНАЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАГА СОВЕТА КІТАЯ

ЧУНЦІН, 7 лістапада. (БЕЛТА). 6 лістапада закрылася другая сесія Нацыянальна-Палітычнага савета Кітая. Выключнае аднадздушна членаў савета з'яўляецца яркім паказальнікам росту нацыянальнага і палітычнага адзінства ў краіне. Асноўным рэзультатам сесіі з'яўляецца поўнае падтрыманне кітайскага ўрада ў ажыццяўленні яго палітыкі працяглай вызваленчай вайны.

Сесія выказалася за адмену дзюэчэга палажэння, прадугледжванага асобна папалак, аслабляючы ад існасця вайскай павінасці. Па прапанове сесіі вайскае павінасць павінна быць усёагульнай.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ

9 лістапада кітайскія самалёты бомбардыравалі японскі аэрадром у Кантоне. Над горадам лётчыкі скінулі лістоўкі, у якіх кітайскае камандаванне запавінае насельніцтва Кантона, што недалёкі той дзень, калі кітайскія войскі зноў уойдуць у Кантон. Камандаванне заклікае насельніцтва захоўваць спакой і ўпаўнаважэнне.

ПАУСТАННЕ ў ЯПОН-МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСКАХ

ЧУНЦІН, 10 лістапада. (БЕЛТА). Агенцтва Сентрал Ньос паведамляе аб вялікім антыяпонскім паўстанні сярод войск Мацжэу-Го, якія знаходзяцца ў Ванцюае (паўднёвая частка правяньні Шаньсі). На бок кітайскіх войск перайшлі каля 2 тыс. салдат японска-манчжурскіх войск. Паўстанцы прынеслі з сабою больш тысячы вінтовак і 20 лёгкіх кулямётаў.

БУЙНЫ ПОСПЕХ 8-й НАРОДНА-РЕВОЛЮЦЫЙНАЙ АРМІІ

ЛОНДАН, 9 лістапада. (БЕЛТА). Чунцінскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамляе, што часткі 8-й народна-рэвалюцыянай арміі і партызанскія падраздзяленні ўзялі ў аблогу і перамаглі ў вайсковых дзеяннях адной з японскіх калон у раёне Утайшань (паўночна-ўсходняя частка правяньні Шаньсі).

Кітайскія войскі ўзялі ў палон 151 японскі салдат і захвачана 6 палітных гармат, 30 кулямётаў, 300 вінтовак і 100 коней. Японцы панеслі вялікія страты забітымі і раненымі.

Advertisement for '14 million workers of the USSR' (14 мільянаў працоўных СССР) with illustrations of workers and text about savings banks and financial institutions.

Advertisement for 'Belshveitrest' (БЕЛШВЕЙТРЕСТ) featuring illustrations of a woman and a man in coats, advertising various types of clothing.

Advertisement for 'Gistoriya' (ГІСТОРЫЯ) magazine, published by the Communist Party, with details about subscription prices.

Advertisement for cinema theaters, listing showtimes and programs for venues like 'Рыгалец' and 'Партызаны'.

Advertisement for 'Shura Swini' (ШУРА СВИНІ) pig skins, featuring an illustration of a pig and text about the quality and availability of the product.

Advertisement for 'Tyrazh Vygryshay' (ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАў) lottery tickets, detailing the prize pool and the schedule for the drawing.